

EXCHANGE I ПУСТАТА



Серхук Бабарыка. "28:0 на тваю карысць". Аб'ект.

Кац Гейс (Geis). Безумоўна. Алеў.

Кац Гейс (Geis). Хутка есці! Алеў.

Кара Франке (Franke). 100 кіламетраў — не адлегласць, 100 гадоў — не ўрост, 100 грамаў — не гарэлка. Фрагмент інсталяцыі ў галероі "NOVA".

"Гасцінасьць, або Мастацтва абмену" ("Hospitality or The Art of Exchange"). Беларуска-нямецкі выставачны праект. Куратар — Вольга Капенкіна. Выставачная зала Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, галерэя візуальных мастацтваў "NOVA" Цэнтральны бібліятэкі імя Я.Купалы. Мінск, ліпень—жнівень 1998 г.



Выставка, ідею якой пропанавала група нямецкіх мастакоў сваім беларускім колегам, прысвячаеца камунікацыі праз абмен мастацкімі праектамі, канцепцыямі, асобнымі творамі.

На нашу думку, мастацтва з'яўляецца той эфемернай падзеяй, якая дазваляе, насуперак непаразуменням, уласцівым існаванню асобных людзей, стварыць — хоць бы на пару імгненняў — супольнасць незнёмых паміж сабою асобаў, абыяднаных незапатрабаванай творчай працай.

На фоне ўсеагульнага сутаргавага імкнення да міжкультурных контактаў, інтэграцыі, узаемаўплыву і ўзаесмапраникнення сапраўдная асалода для мастака — адрасаваць свой тэкст незнаймцу. Іншаму, таму, хто можа не прачытаць яго, прайсці міма. Ён, адрастат, — сама ўласаблесненне суразмоўцы, які вольны ў адносінах да таго, што ён чытает або бачыць, і менавіта гэтым ён і цэніцца.


За незнёмае, чужое, за шчырасць неразумення!

В.Капенкіна.

Роланд Дыл (Diehl). З праекта "Europe Zoo". Фрагмент інсталяцыі.

Фрагмент экспазіцыі выставы ў Націянальнай бібліятэцы Беларусі з работамі Роланда Дыла (Diehl), Хартмута Беплера (Bepler), Тылы Мёснера (Moessner) (на заднім плане, злева направа) і Роланда Дыла і Уладзіміра Парфянка (на прадднім плане).

Роланд Дыл (Diehl). З праекта "Europe Zoo". Інсталяцыя.



Фрагмент экспазіцыі выставы ў Націянальнай бібліятэцы Беларусі з работамі Коры Франке (Franke), Каці Гейс (Geis) (злева направа).

Уладзімір Парфянок. Раальнае – нерэальннае. Аптычная інсталяцыя ў галерэі "NOVA".

Рэквізіт хапенінга Уладзіміра Парфянка "Флюранэн: унс зо:, дас никмант мэркт!".

Як вынікае з куратарскага тэксту, які часткова нагадвае стәнаграму застольнай эздріўцы, проект “Гасціннасць, або Мастацтва абмену” павінен быў зрабіцца творчым баўлением часу — паўтара тыдня — групы беларускіх і нямецкіх мастакоў, азадачаных крытыкай праблемы гасціннасці, а шырэй — сімвалічнага абмену як такога. Вынікі творчага прагацу меліся экспанавацца на працягу месяца ў дэюю бібліятэках — Нацыянальнай і Цэнтральнай гарадской.

Беларускія мастакі адмовіліся ад дыстанцыяванага контакту з нямецкімі калегамі і пайшлі на актыўнае збліжэнне з імі, завязнуўшы, такім чынам, у сябродстве, што выклочае даследаванне адносінай “гаспадар — госьдъ”. Нямецкі бок не проста з ахвотай адгукнуўся на беларускую добрасардечнасць, але і ў пэўным сэнсе падрыхтаваў яе: за два тыдні да з'яўлення замежных мастакоў у Мінску ў Інтэрнезе можна было адшукадзь электронную стронку “Гасціннасці...” (www.orglab.de/endless). Таму менавіта бібліятэкі выступілі ў гэтым праекце ў якасці “моцных” гаспадароў, прапанаваўшы свае правілы. Бібліятэчная прастора міжвольна ссунула ролевае выкананне праекта ў сферу бібліятэчнай штодзённасці. Адбылася асіміляцыя першапачатковай ідэі “Гасціннасці...” Нельга сказаць, што гэта стала мэтавай хібай праекта. Не знайшоўшы формы існавання, адэкватнай задуме куратора, ідэя праекта распачала новае жыццё. Тэхнічная немагчымасць самастойнай карпаратыўнай медыятыцы мастакоў-“гаспадароў” і мастакоў-“гасцей” пад “асцярожным” кіруніцтвам куратора абраўнудла даведна виставамі сучаснага беларускага і нямецкага мастацтва. Высветлілася, што “абарыгены” і “чужынцы” эксплуатуюць прыблізіна адны і тыя ж тэмы. Адчужаная ад чалавека рэальнасць, паліморфная ідэнтычнасць, эрас спажывання і спажыванне танатаса. Што ж да крытыкі абмену і гасціннасці, то ў гэту эканоміку бяскондных страт і здабыткаў уягнуўся не самі мастакі — уягнуўся бібліятэкі і інтэрнацыянальны калектыв творцаў. Апошні, прапанаваўшы свае мастацтва, атрымаў ад першых гасцівое права экспанаваць (таксама ў якасці аўктаў мастацтва) і ўсялякія бібліятэчныя “каштоўнасці”: абсталеванне, краслы, тэлевізоры, вонкі і г.д. Нялегкае вяртанне абноўленых мастацтвам састарэлых бібліятэчных каштоўнасцей назад у рэальнасць магло б, дарэчы, зрабіцца тэмай асобнага праекта.

Выставачны матэрыйял “Гасціннасці, або Мастацтва абмену” ўмоўна разбіваецца на хэпенінг Уладзіміра Парфініка з раздачай запалкавых карабкоў “Фю:рэн зи: унс зо:, дас эс ни:мант мэркт!”*, беручы ўдзел у якім, назіральнікі мелі магчымасць дастаткова дакладна прасачыць цікавасць аўтара да зяяўленай тэмы праекта, і шэрэг інсталаций нямецкіх і аўктаў беларускіх мастакоў, што апасродкована ад-рэфлексаваі канцептуальнай скіраванасцю праекта.

Кампактны бестыярый Роланда Диля (Roland Diehl) “Europe Zoo” (з прыкладзеным тэкстам “Спраба ўдэкаў”), ягоныя ж розназарматныя фатаграфіі рэальных залапаркавых звярок і клетка з папяровай птушкай (“Vogel mich”) наўпрост адсылаюць да чалавечай супольнасці. Мастак займаецца ўмоўнай сацыяльнай экалогіяй. У сілу выпадковых узаемадзеянняў, якія ўзнікаюць паміж труба выразанымі

сілуэтамі-карпінкамі жывёл (зубры, жырафы, вярблюды і г. д.), іхнімі гумовымі двайнікамі-цацкамі, дэічячай заакартай, сапсанамі компасам, расплющчанай гільзай, трапляючай не персанажы Чырвонай кнігі, а адчужаны ад уласнага Я чалавек, або — як вызначае яго сам аўтар, — “жывёла, у сядомасці якой гучыць таямнічая думка, а ў душы цепліцца прыгнечаное жаданне”.

Знакі рэфлексіі над проблемай адчужанасці ўвогуле літаральна клеймавалі работы нямецкіх аўтараў. Хартмут Беплер (Hartmut Bepler) і Каця Гейс (Katja Geis) наносілі “моўнае смецце” (кавалкі нямецкіх і рускіх фраз або проста асобных слоў) на аркушы белай паперы і наклеівалі іх потым на спінкі краслай у лекцыйнай зале Цэнтральнай бібліятэкі. Назву інсталяцыі “Адкуль вынікае рознасць?” можна пераформуляваць у пытанне “Якім чынам мажлівая рознасць?”. Адказ мастакоў: як знак “адчужэння”. Людзі, якія заменены ў гэтай інсталяцыі месцам для сядзення, утвараюць пэўную канструктыўную цэласнасць, але асуджаны ў ёй на адзіноту: падлакотнік суседа не пераадолець, носяцьтвы мовы застаюцца па-за контактам, хоць і гранічна блізкія адзін да аднаго...



Рэканструкція хэпенінга Уладзіміра Парфініка “Фю:рэн зи: унс зо:, дас эс ни:мант мэркт!”.

Калі ў рабоце Х.Беплера і К.Гейс адкрыты аўтарскі ўдзел мінімалізаваны, то ў насыщенным светлавым рэкламным боксе Коры Франке (Cora Franke) “Размаўляць не ў адкрыту” (феномен адчужанасці рэкламаўца як звышадзеянасці) і фотаінсталяцыі “100 кіламетраў — не адлегласць, 100 гадоў — не ўзрост, 100 грамаў — не гарэлка” інтэнсіўны аўтарскі відавочны.

Паралельныя шэрагі бытавых фотакартак, прымацаваных прыঁশчэпкамі да бялізнавай вяроўкі, разгортваюць гісторию, змест якой не можа быць зададзены для назіральніка знейкага аднаго, прывілеяванага пункту апісання, “закладзенага” ў інсталяцыю яе аўтарам. Такіх пунктаў, як і фотакартак, — процьма. Безадносна адзін да аднаго гэтыя фотаздымкі рефлікуюць моманты неўратычнага несупадзення Коры Франке з уласным Я або, наадварот, экстатычнага трапляння ў яго.

Прыгледаем выбарачна, што яшчэ можна было ўбачыць на гэтых выставах. Ручны выраб Сержука Бабарыкі “28:00 на тваю карысьць” (дэкаратыўнае смецце, мудрагелісті раскладзенасць па ячэйках упаковачнага пластику з-пад цукерак), які так вабіў жаноче вока. Аператыўную візуальную зводку з палёў верагоднай “халоднай зор-

* Кірулізаваная версія нямецкай фразы “Führen Sie uns so, dass es niemand merkt!” (“Вядзіце нас так, каб нікто не звязаў!”) была выбрана, як і іншыя для іхтой аўктаў, з “Руска-нямецкай вясеннай размовінкі”, выдаўненага выд. ОГІЗ у 1941 г. — Ред.

кавай вайны” (фатаграфічна серыя Тыла Мёснера (Thilo Moessner) “Унутраны і вонкавы вораг”). Лякалы спакусы Андрэя Азараўа — прэпаратывныя кардонкі з-пад дарагой касметыкі. Агрэсіўныя “Знакі людзей” Корні Франкі і нефігуратывная жывапісная выявы Хартмута Беллера. Іранічныя сэнтэнцыі Каці Гейс (“Хутка есці”, “Безумоўна”). Калектыўную інсталяцыю “Ці бачылі вы калі-небудзь даждж?” (“Have You Ever Seen The Rain?”) з вялікай колькасцю вясёльных папяровых пінгвінаў, бязлігасна распластаных на вокнах лекцыйнай залы Цэнтральнай бібліятэкі...

“Флюрэн зи: ун зо; дас эс ни:мант мэркт!”

У дні адкрыцця выставы У.Парфінок раздаваў наведвальнікам карабкі запалак. На кожным з іх можна было прачытаць транскрыпцію якой-небудзь простай нямецкай фразы, напісаную кірыліцай. Бескантэкстныя, маналагічныя, самарэферэнтныя структуры транскрыпцій ажыццяўлялі камунікацыю, якой у сапраўдным жыцці няма. Карабкі з ахвотам разбіраліся, а іх начынне тут жа выкарыстоўвалася: нехта выкладваў запалак гексаграмы, нехта трывільна іх падпальваў. Незразумела, стымулявала або сімулявала глыбіню гасціннасці акцыі У.Парфінка, але першвальнай рабілася рэальным: перадаваўся і цыркуляваў шэраг значэнняў, якія не маюць сенсу, але якія успрымалісь прыкустымі як надзеяненыя сэнсам. Абсалютнае забеспечванне сапраўднага абмену выконвала пустата. Тая самая, дзэнская. Яе можна было ўбачыць у “прамой трансляцыі” трох непрацуючых тэлевізараў маркі “minskgermanski” (аднайменная інсталяцыя Хартмута Беллера). “Няхай суседнія дзяржавы глядзяць адна на адну, слухаюць адна ў адной спевы пеўніяў і гаўканне сабак, але людзі да самай старасці і смерці не наведваюць адзін аднаго” (Лао Цзы).

Пераклад з рускай мовы.

M

Кора Франкі (Franke). 100 кіламетраў — не адлегласць, 100 гадоў — не ўзрост, 100 грамаў — не гарэлка. Фрагмент інсталяцыі ў галероі “NOVA”.

